

У 1387 г. Польшча дала згоду аддаць каралеўскі трон літоўскаму князю Ягайлу ў абмен на каталіцкую Літву, з далейшым прыцэлам на акаталічванне ВКЛ.

Крэўская унія 1387 г. і дагавор паміж ВКЛ і Польшчай падрыхтавалі прыняще пастановы Гарадзельскага сейма 1413 г. аб уніі паміж ВКЛ і Польшчай, паводле якой праваслаўная знаць княства ставілася ў дыскримінацыйнае становішча. Згодна з ёй, толькі «каталікі Рымскай царкве падуладны» валодаюць і карыстаюцца эканамічнымі і палітычнымі прывілеямі і падараваннямі пануючаму класу з боку вярхоўнай улады. Забараняліся шлюбы паміж католікамі і праваслаўнымі. На «дастоінства, месца і пасады» назначаліся «толькі каталіцкай веры прыхильнікі і падуладныя святой Рымскай царкве. Таксама і ўсе пастаянныя ўрады земскія надаюцца толькі спавядальнікам хрысціянскай каталіцкай веры і да савета нашага (Вялікакняжацкай Рады) дапускаюцца і ў ім прысутнічаюць, калі абмяркоўваюцца пытанні аб дзяржаўным дабрабыце, таму што часцяком розніца ў веравызнаннях прыводзіць да розніцы ў пазыціях, і аказваюцца цераз гэта вядомымі такія разшэнні, якія неабходна ў тайне захоўваць».

Праваслаўныя феадалы пазбаўляліся права выбрання вялікага князя. Ім карысталіся толькі «паны і шляхціцы зямлі літоўскай, прыхильнікі хрысціянской рэлігіі, Рымскай царкве падуладныя, не схізматыкі ці іншыя паганыя». Гарадзельская пастанова была дынамітам пад федэратыўнае адзінства дзяржаўнага ўтварэння. Больш чым стогадовая барацьба, якую вялі праваслаўныя феадалы ВКЛ за палітычнае раўнапраёне з літоўска-каталіцкай арыстакратыяй, закончылася ўрэшце іх перамогай. На працягу XVI ст. буйныя феадалы ВКЛ як літоўскага, так і беларускага, украінскага, рускага паходжання, католікі, пратэстанты, праваслаўныя ўяўлялі адну сацыяльную гру-

пу, якая была аб'яднана агульнасцю палітычных, эканамічных і класавых інтэрэсаў. Гэта яднанне дазволіла ВКЛ вesci даволі паспяховую барацьбу са зневінімі ворагамі.

Шмат драматычных падзеяў адбывалася ў гэты час на Чашніцкай зямлі. Абу-моўлена гэта было тым, што землі Чашнічыны былі межавымі ў ВКЛ. Акрамя таго, у Чашніках перакрыжоўваліся шляхі, якія вялі з Віцебска на Мінск і з Полацка на Магілёў.

У сярэднявеччы то стральцы маскоўскія, то жаўнеры польскія бясконца з'яўляліся ля замкаў у Чашніках, Чарэi, Лукомлі, Бешанковічах, Уле, Суши, Лепелі, усё спальвалі і нішчылі на сваім шляху. Людзі, каб застацца жывымі, уцякалі ў дрымучыя лясы праз непralазныя балоты па вядомых толькі ім сцяжынках.

Асабліва цяжкімі для Чашнічыны былі часы Лівонскай вайны 1558–1583 гг., якую Руская дзяржава вяла супраць Лівоніі, ВКЛ, Польшчы, Швецыі за выхад у Балтыйскае мора. У 1562 г. рускія войскі началі наступленне ў напрамку Орши і Віцебска. У выніку асады 15 лютага 1563 г. яны ўзялі Полацк.

У час перамір'я ў 1563 г. рускія войскі на чале з Багданам Сабуровым, Апанасам Куртавым, Іванам Колычавым, Траццяком Чэрдкавым, Комінам Лазаревым і Іванам Цягаравым выйшлі з Полацка і 11 жніўня напалі на Лукомль, спалілі яго, а баяр, мяшчан і шмат іншых мясцовых жыхароў з жонкамі і дзецьмі і з усім скарбам забраці ў палон.

Дзве значныя падзеі ў гісторыі Лівонскай вайны адбыліся на Чашніцкіх землях. Адна з іх – Чашніцкая бітва 26 студзеня 1564 г. (гл. асобны артыкул). Другая Чашніцкая бітва адбылася ў 1568 г. (гл. асобны артыкул). Гэтая бітвы завяршыліся бліскучай перамогай над ворагам. Яны мелі вялікі ўплыў на ўмацаванне воінскага духу нашых продкаў, рост аўтарытэту ВКЛ, а таксама забяспечылі поспехі ў наступ-